

182.009

БЕЛАРУСКАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК  
інстытут мовазнаўства

---

П. БУЗУК, Я. МАЦЮКЕВІЧ, П. ЮРГІЛЕВІЧ

АНКЕТА  
ДЛЯ ЗЬБІРАНЬНЯ МАТАР'ЯЛАЙ  
ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ

ВЫПУСК ПЕРШЫ

МЕНСК—1931

Re

БЕЛАРУСКАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК  
ІНСТИТУТ МОВАЗНАЎСТВА

---

П. БУЗУК, Я. МАЦЮКЕВІЧ, П. ЮРГІЛЕВІЧ

АНКЕТА  
ДЛЯ ЗЬБІРАНЬНЯ МАТАР'ЯЛАЎ  
ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ

ВЫПУСК ПЕРШЫ

МЕНСК—1931



182.009

---

Друкарня БАН. Галоўлітбел № 1797. Заказ № 683. Тыраж 3000 экз. 1 арк.

Biblioteka Narodowa  
Warszawa



30001005822319

## ПАВАЖАНЫЯ ТАВАРЫШЫ!

Мова зъяўлецца важнейшым фактам соцыялістычнай рэконструкцыі народнай гаспадаркі, ажыцьцяўлення задач культурнай рэволюцыі і правядзеньня ленінскай нацыянальнай політыкі.

У сучасны пэрыод бурных тэмпаў соцыялістычнага будаўніцтва, якое адбываецца ва ўмовах абвостранай клясавай барацьбы на ўсіх участках экономічнага і ідэолёгічнага фронту, перад савецкімі мовазнаўцамі паставлена актуальная задача ўсямернага замацаванья позыцыі марксыцка-ленінскай лінгвістыкі і рашучай барацьбы з буржуазнымі і дробна-буржуазнымі тэорыямі, вялікадзяржаўнымі і нацыянал-дэмократичнымі концепцыямі ў лінгвістыцы.

Інстытут мовазнаўства БАН паставіў перад сабой задачу заняцца найбольш актуальнымі проблемамі моўнага будаўніцтва. Першачарговай задачай Інстытуту зъяўлецца вывучэнне гаворак рабочых, колгаснікаў, бядняцка-сердняцкага сялянства, савецкага друку, каб на падставе атрыманага матар'ялу далей, у сувязі з шырокім масамі, у сувязі з пролетарскай грамадзкасцю, настаўніцтвам, прадстаўнікамі савецкага друку, вырашыць спрэчныя пытаньні правапісу і ўстанавіць нормы літаратурнай беларускай мовы, скласці цалкам адпавядаючыя нашаму соцыялістычнаму будаўніцтву слоўнікі і тэрміналёгіі.

Паставіўшы перад сабой такія мэты, Інстытут мовазнаўства просіць усе адпаведныя організацыі дапамагчы ў яго працы рознымі шляхамі і ў першую чаргу адказам на даную анкету, якая ставіць сваёй задачай сабраныне матар'ялаў для вырашэння найбольш спрэчных пытаньняў правапісу і слоўніка. Па меры зъяўлення матар'ялу Інстытут будзе друкаваць новыя анкеты.

## МЭТОДЫЧНЫЯ ЎВАГІ.

Матар'ялы трэба зьбіраць праз спэцыяльна вылучаных таварышоў на падставе дасьледваньня гаворак розных груп насельніцтва, да якіх зьбіральнікі матар'ялаў павінны падыходзіць з выразнай соцыяльна-клясавай дыфэрэнцыяцыяй. Вось чаму першым мэтодычным запатрабаваньнем павінна быць наступнае: для адказу на анкету выбіраеца гаворка выразна акрэсленай групы паасобна рабочых, паасобна колгасьнікаў, працоўнай інтэлігенцыі, вучняў і г. д.; чым дакладнейшай выйдзе дыфэрэнцыяцыя, тым лепш; так, напр., можа быць вывучана, прынамсі з боку тэрмінаў, нават гаворка паасобнага цэху на заводзе або на фабрыцы. Але гэта яшчэ мала. Прымяочы пад увагу складанасьць нацыянальнага пераплёту ў БССР, трэба дыфэрэнцыяваць выразна об'екты назіраньня і з гэтага боку, і наогул неабходна браць пад увагу паходжанье іх—адкуль яны родам і г. д. Адным словам, трэба імкнуцца як-мага дакладней дыфэрэнцыяваць насельніцтва сваёй мясцовасці, прысьвечваючи па магчымасці кожнай паасобнай групе паасобную анкету.

Другім важным мэтодычным запатрабаваньнем зьяўляеца фонэтычная дакладнасьць запісу, для таго трэба забыцца на літаратурны правапіс; трэба лісаць так, як чуецце. Але з прычыны таго, што ў вымаўленыні слова можа быць некалькі асаблівасцяў, некалькі адхіленьняў ад нормы літаратурнай мовы, Вы можаце ўсе слова напісаць і паводле правапісу, адзначыўшы ў сваім запісе толькі тое адхіленьне, на якое Вы ў даным выпадку зьвярнулі ўвагу; гэта заўважанае адхіленьне падкрэслівайце. А можа Вас зацікавіла слова, тады падкрэслівайце не паасобныя літары, а ўсё слова. Добра было-б, калі-б Вы далі ўзор дасьледванай гаворкі (разгавор, апавяданье).

Дасьледваючы фонэтыку, морфолёгію і сынтакс, стараіцеся не запытваць „як у вас кажуць?“, а падбярэце накіроўваючыя пытаньні, каб атрымаць кое Вас цікавіць.

Можаце запаўняць анкету або адказваючы на адпаведных для адказу чистых месцах, або падкрэсліваючы ў анкете адпаведныя прыклады. Стаўце знакі націску.

Старайцесь рабіць назіраньні ўдвох, каб адзін мог весьці гутарку, а другі запісваць.

## АГУЛЬНАЯ ЧАСТКА АНКЕТЫ.

### Запытаньні.

1. Соцыяльнае вызначэнне дасъледванай групы (напр., гаворка такога-та заводу або цэху, бядняцкая група, колгасынікі, вучні і г. д.).

2. Географічнае вызначэнне дасъледванай гаворкі: назва пункту, у якім яна знаходзіцца (горад, мястэчка, вёска, раён).

3. Калі магчыма, у кароткіх словах зазначце гісторыю данага пункту — з якога году існуе, адкуль перасяліся яго жыхары?

4. Ці зъяўляюцца дасъледваныя Вамі об'екты дзвівюхмоўнымі (напр., могуць гаварыць па-беларуску і па-расейску, па-беларуску і па-яўрэйску і г. д.), ці толькі аднамоўнымі?

5. Ступень граматнасьці членаў дасъледванай групы.

### ФОНЭТЫКА.

1. Як вымаўляеца ненаціскное *e* ў розных складах у слове? Што чуваць у першым складзе перад націскам: я ці іншы галосны, а можа *e* застаецца нязменным: вядў, вядзі, вядзёш ці ведў, ведзі, ведзéш; вяснú, вясны, вясной ці веснú, весны і г. д.?

Ці няма розніцы ў вымаўленьні *e* ў залежнасьці ад галоснага гуку націскнога складу? Напрыклад, ці ня чуеца перад націскным *a* (я) гук больш блізкі

да *e* ці да *i*, у той час як у інших вypadках будзе чуваць я: велá альбо вілá, веснá альбо віснá побач з вымаўленьнем вядú, вяснú і г. д.

Як вымаўляеца ненаціскное *e* ў апошнім складзе: а) у дзеясловах З ас. адзіночнага ліку: пойдзе ці пойдзя (або пойдзець-іць), будзе ці будзя і г. д.; б) у назоўн. і вінав. скл. адз. л. ніяк. р.: пайсьці ў полье ці ў поль; в) у месн. скл. адз. л.: быў у польі ці ў поль, а можа ў полье; на бérazi, у лési ці на бéraзя, у лéся?

2. Як кажуць: елка ці ёлка? далека, мерзнуць, есьць, есьцяка ці далёка, мёрзнуць, ёсьць?

У канцы слоў: а) дасьце, несяце ці дасьцё, несяцё; б) гальле, жыцьце ці гальлё, жыцьцё?

3. Прасачэце, як гучыць злучэнье прыназоўн. у з наступнымі словамі, што пачынаюцца на *a*: у агні, у акнё ці ў вагні, у вакнё?

Ці ня ўжываеца прыназ. *ва* і калі (*ва* ўсіх, *ва* мне, *ва* ўмовах і да т. п.).

Побач з гэтым заўважце, што стаіць перад пачатковым *a* пасля прыназоўн. *на*: на агні, на акне ці на вагні, на вакне?

4. Што Вы чуецце—доўгую (падвойную) зычную ці простую (адну) у такіх словах, як вясельле: вясельле ці вяселе, жыцьцё ці жыцё? А можа кажуць вяселье, жыцьё, гальё, Ілья?

5. Як кажуць: палцы, салца, колца ці пальцы, сальца, кольца? пілнаваць ці пільнаваць?

6. Калі гаворка мае зъмешаны, пераходны харектар, прасачэце, як кажуць: воўк, тоўсты, пашоў, насіў ці волк, толсты, пашол, насіл?

7. Прасачэце вымаўленье чужаземных слоў: алімент ці алімент, мэтр ці метр, а можа мэтар — метар, мэтра, метр, колектыв ці колекціў, тыф—циф; дырэктар—дзірэктар, тэхнік—цехнік, Амерыка—Амерыка, бэнзін—бензін.

## МОРФОЛЁГІЯ.

### У склонавых канчатках.

1. Як кажуць: цялё, парасё ці цяля,  
парася?

2. Ці ёсьць формы клічнага склону:  
сваце, браце, Яне, сынку? У множным  
ліку: братове, сватове? А можа апошня  
формы існуюць толькі ў кулацка-шля-  
хецкіх гаворках?

3. Дайце пабольш прыкладаў на  
формы родн. скл. адз. л. мужчынскага  
роду на *у* і на *а*: месяца—месяцу, аўса—  
аўсу, толькі на *у*: лесу, году і толькі  
на—*а*: стала, тапара; з Менску, Слуцку,  
ці з Менска, Слуцка? Прасачэце гэтую  
форму ў назвах устаноў: аддзелу, камі-  
тэту?

4. Якія ф. д. творы скл.: ноччу, гразъзю,  
кроўю ці начай, гразёю, крывёю.

5. Прасачэце формы месн. скл. адз-  
л. мужч. і ніяк. роду на—*e* (у лесе, уго,  
дзе, у рэшаце), на *ы* (на пляцы, у віры  
у каши, на абручы, у ламаччи, можа  
на пляцу, у віру, у кашу, на абручу,  
у ламаччу), на *у* (пры Тамашу, на шаў-  
цу, аб слухачу, а можа пры Тамашы, на  
шаўцы, аб слухачы.) У съпісе ці ў съпісу?  
У жыцьці ці ў жыцьцю? На дварэ ці на  
двары? Якія формы ад гай, край.

6. Як чуецца форма дав. скл. мн. л.  
мужч. і ніяк. р. р. з націск. на канчатку:  
братом, сынём, плячом ці братам, сы-  
нам, плячам?

7. Якія формы месн. скл. мн. л. тых-жа  
радоў: у садох, у лясдох, на пяскох ці  
у садах, лясах, пясках?

8. Прасачэце канчаткі родн. скл. мн.  
л. у ўсіх 3-х радох—калі з *оў*, *аў* і *калі*  
бяз іх: бяз слоў ці бяз словаў?

9. Якія ў вас формы прыметнікаў  
родн. скл. жан. р.: добрае, сторое ці  
добрый, старой? Форма він. скл. адз. л.:

на высокую гару ці на высокаю гару?

10. Прасачэце добра формы наз. скл. адз. л. прыметнікаў мужч. р.: добры, малады, сіні ці добрый, маладый, сіній? А можа кажуць маладэй, старэй, съляпэй?

### У суфіксах.

11. Прасачэце формы прыметнікаў з суфіксам -ов-, -ав-, -ев-: веснавы, машиновы, вэксалёвы ці вясенны, машины, вэксальны?

12. Ці ёсьць суфікс *-цель-*: насицель, прасіцель?

13. Ці няма прыметнікавых форм на *-альн-ы*: злучальны, навучальны і да т. п.

14. Як пашыраны назоўнікі на *асьць* і *-ства*: дзейнасьць і дзеяства і т. п.

### Спражэнье.

15. Прасачэце розныя формы дапомнага дзеяслова: ёсьць, ёсьцека, есьць, есьцяка, е, ё, ест? Ці не зауважаеце тут розніцы паміж бядняцка-серадняцкімі і кулацка-шляхецкімі дыялектамі (напр., *ест* у апошніх гаворках)?

16. Ці няма ў Вас формаў першай ас. мн. л. тыпу будам, ідом, нясом, жывом і да т. п.? Да вывучэнья гэтай зъявы падыходзьце таксама з клясавай дыфэрэнцыяцый.

17. Ці няма ў Вас формаў будуч. часу як рабіцьму, рабіцьмеш, рабіцьме і г. д., хадзіцьму, хадзіцьмеш?

18. Як гучыць форма 2 ас. множ. л. загадн. л.: нясеце, хадзеце, кажэце ці нясіце, хадзіце, кажыце?

19. Прасачэце розныя формы дзеяслойных прыметнікаў: на учы, -ючи (пануючи, існуючи); на -ши -ушы (зрабіўши, прышодши) і на -мы (любімы, насімы, паважаемы). Ці могуць яны скланяцца:

існуючага, існуючаму; зрабіўшага, зрабіўшым і г. д.?

А можа ёсьць формы на -ши (нясущая курыца, кусаши сабака)?

Ці не зауважаеце Вы рэзьніцы ў ужываныні розных гэтых формаў у залежнасці ад соцыяльнай дыфэрэнцыяцыі, напр., на -учы, -ючи ў гаворках рабочых і працоўнай інтэлігенцыі і на -ши ў сялянскіх?

### У дзеяслоўных суфіксах.

20. Наколькі пашыраны такія дзеяслоўныя суфіксы як -ств-ава-ць: панства-ваць, дзействаваць, хадатайстваваць і такія як -ніча-ць: дзейнічаць, хадайнічаць?

21. Наколькі пашыраны ў гаворках рабочых і працоўнай інтэлігенцыі (а можа ёсьць і ў колгасьнікаў) такія дзеясловы аднаразовага трыванья, як мобілізнуть, крытыкнуть, курнуть і да т. п.?

### СЫНТАКС.

1. Прасачэце розныя выпадкі злучэння па з назоўнікамі: а) па садох (-ах), па ўчастках, па гарадох (-ах) ці па садом (ам), па ўчасткам і т. п.; б) ці кажуць: на іэтай прычыне, па іэтаму пытанню ці з іэтай прычыны, па іэтым пытанні або як-небудзь іначай?

2. Як кажуць: захварэў на шкарлятыну, на гарачку ці захварэў шкарлятый, гарачкай?

3. Як кажуць: больш за яго ці больш ад яго, ці больш яго? больш усяго, лепш усяго ці больш за усё, лепш за усё?

4. Як кажуць: прынаў авечак, кароў, коняй ці прынаў авечкі, каровы, коні?

5. Як кажуць: съмлюцца з яго ці съмлюцца над ім, а можа кажуць: съмлюцца каля яго, ля яго, для яго?

6. У пяці вярстах ці за пяць вёрст і т. д.?

## СЛОЎНІК.

### A. Дасъледваньне слоўных варыянтаў.

Падкрэсліце, якія з ніжэйзьмешчаных варыянтаў ужываюцца ў дасъледванай гаворцы.

Увага: Калі ўжываеца два або некалькі варыянтаў, — зазначце, з якім адценнем кожны ўжываеца (па-магчымасці з прыкладамі). Калі ніводзін з зъмешчаных варыянтаў ня ўжываеца, напішэце, якія слова адпавядаюць ім.

Ашчады, зъберажэньні.

Аб'явіць, абвясціць, апавясціць.

Авестка, аб'яўленьне, аб'ява.

Араць, гараць, пахаць.

Аб'ясняць, растлумачыць, расталка ва ць

Аграмадны, вялізны, вагрómністы або вагрómны.

Акаляць, акружаць, атачаць.

Адмовіць, адказаць, адмова, адказ.

Асадка, ручка.

Атрамант, чарніла, каламар.

Аловак, карандаш.

Апал, паліва.

Абробка, аработка, апрацоўка.

Абалакаць, ахутваць, атульваць.

Абразіць, зъняважыць, аскарбіць.

Бульба, картопля, картофля.

Брэст, Берасьце.

Баба, жанчына, кабета.

Бусел, бацян.

Бумага, папера.

Бясьпечны, неапаслівы, неапасны.

Брама, вароты.

Безрабоцьце, беспрацоўе, безрабоціца.

Безработны, беспрацоўны.

Бок, старана.

Важак, ваджак, павадыр.

Выканаць, выпаўніць.  
 Ворыва, пáхаць, ральля.  
 Вырабляць, вытвараць.  
 Вытворчасць, вытворства, выраб.  
 Вытворац, продуктар, выробнік.  
 Выраб (глебы), урабленыне, аработка,  
     абробка.  
 Вясёлка, тэнча, радуга.  
 Вораг, ўраг.  
 Ведаць, знаць; веданыне, веда, знаныне.  
 Варштат, варстат, станок, вярстак.  
 Відэльцы, вілкі.  
 Галоўны, глаўны.  
 Гародня, Гродна, Гродня.  
 Гарлівы, старанны, усердны.  
 Грамада, вобшчаства, грамадзтва.  
 Гадзіна, час.  
 Гадзіннік, загарак, часы.  
 Гарбата, чай.  
 Граніца, мяжа, рубеж.  
 Дапамагаць, памагаць.  
 Дапамога, помач.  
 Даведацца, узнаць.  
 Дакладны, точны, дасканалы.  
 Дзеяць, дзействаваць, дзейнічаць.  
 Дзеяныне, дзейства.  
 Дапоўніць, дадаць.  
 Дастьціпны, досьціп, дас্তціпнасць (вы-  
     ясьніць дакладна значэныне).  
 Даказаць, давесьці.  
 Доказ, довад.  
 Дзяржава, гасударства.  
 Драпежны, хішчны.  
 Драпаць, скрабаць, дзерці.  
 Дужы, моцны, сільны.  
 Двор, падворак.  
 Загадаць, прыказаць, загад, прыказ.  
 Загадчык, заведуючы, заведваючы.

Запраўдны, сапраўдны, настаяшчы, праў-  
     дзівы, дзейсьцьвіцельны.  
 Зайздросны, завідны, завідлівы.  
 Зайздрасьць, рэўнасьць.  
 Зорка, звязда, гвязда.  
 Знадворны, зьнешні, унешні, вонкавы.  
 Змаганьне, барба, барацьба.  
 Змагацца, бароцца, барукацца, дужацца,  
     доляцца, ходацца.  
 Зъбянтэжаны, здэтанаваны.  
 Забабоны, прадрасудак.  
 Кнур, кныр, хляк.  
 Кабан, вяпрук, япрук, парсюк.  
 Кут, вугал, рог.  
 Карціна, малюнак.  
 Крэйда, мел.  
 Казлытаць, казытаць, шчыкатаць.  
 Казлытаньне, шчыкотка.  
 Казюлька, казяўка, шасьціножка, нася-  
     комае.  
 Карысьць, польза, карысны, палезны.  
 Карыстацца, пользувацца.  
 Краска, цьвет, кветка.  
 Красаваць, цвісьці, квітнець.  
 Крок, шаг, сіг.  
 Кожны, кажны, кожды.  
 Кропка, точка, пункт.  
 Край, краіна, старана, старонка.  
 Лгаць, маніць, хлусіць.  
 Лгун, манюка, хлус, хлусьнік.  
 Ліст, пісьмо.  
 Лічыць, ражаваць, шчытаць.  
 Ласьне, хіба, ці-ж.  
 Лазьня, баня.  
 Любіць, кахаць; любоў, каханьне.  
 Менск, Мінск, Міньськ.  
 Месца, мейсца, места.  
 Мацаць, шчупаць.

Моцны, крэпкі, трывалы.  
 Маёntак, двор.  
 Маланка, бліскавіца.  
 Насяленьне, насельніцтва, жыхарства.  
 Нахабны, нахальны.  
 Небясьпека, апаска, апаснасьць.  
 Невыстарчальны, недастатковы.  
 Накшталт, уродзе.  
 Пачварства, брыдота, безабразъзе.  
 Падатак, налог.  
 Паравоз, паравік.  
 Поезд, цягнік, машина.  
 Певень, пявун, пятух, пятун.  
 Пець, пяць, съпяваць.  
 Проста, прама.  
 Перамога, пабеда.  
 Палонны, пленны.  
 Паліць (у печы), тапіць.  
 Ператвараць, абарачаць, прэўрашчаць.  
 Посьпех, усьпех.  
 Праступнік, злачынец.  
 Палаяўнічы, ахотнік, ахвотнік.  
 Памяшканье, памяшчэнье.  
 Пісьменны, граматны.  
 Пісьменнасьць, граматнасьць.  
 Прыгожы, харошы, красівы.  
 Паверх, этаж, атаж, пёнтэр, сталка.  
 Падпарадкаваць, падчыніць, паднача-  
     ліць.  
 Перавага, пераабладанье.  
 Пакой, комната, каморка.  
 Род, пол; родавы, палавы; родавае.  
 Рамяство, рамясло.  
 Роў, яр, аўраг.  
 Рэчышча, русло.  
 Рызыка, рыск.  
 Рызыкант (фанабэрыйсты?).  
 Рызыкаваць, задавацца(?), рыскаваць(?).



Ральніцтва, земляробства (полеводство).  
 Рэзультат, вынік.  
 Разьвіцьцё, развой, раззвін.  
 Разъясняць, растлумачыць, расталка-  
  ваць.  
 Старшыня, прадсядацель (-таль).  
 Супар, сапернік,  
 Становішча, палажэнъне.  
 Стан, састаяньне.  
 Стан, саслоўе.  
 Справа, дзела.  
 Сход, сабраньне.  
 Сонца, слонца.  
 Сланэчнік, слоначнік, падсонечнік.  
 Стрэльба, вінтоўка.  
 Статак, стада, чарада (карой, птушак)  
  стая (птушак).  
 Спадчына, наследства.  
 Слуп, стоўб, стоўп.  
 Саромеца, стыдацца.  
 Скура, шкура, кожа.  
 Съязг, флаг, штандар.  
 Справаздача, адчот.  
 Срок, срокавы, срочны, тэрміновы.  
 Танна, дзешава, дзяшоўка.  
 Трасца, ліхаманка, ліхарадка.  
 Тапелец, утопленік.  
 Таўпа, натоўп.  
 Умеркаваны, умераны, мерны.  
 Уласьнік, уладар.  
 Улік, учот.  
 Убытак, страта.  
 Ударыць, выцяць.  
 Урад, правіцельства.  
 Улада, уласьць.  
 Хвалявацца, валнавацца (псыхолёгічнае).  
 Хвіліна, мінuta.  
 Хутчэй, скарэй.

Харчы, спажыва.  
 Худы, тошчи.  
 Цясьляр, плотнік.  
 Цягнік, поезд.  
 Час, урэмя.  
 Чакаць, ждаць.  
 Чыгунка, жалезная дорога, залезная  
     дорога.  
 Шпарка, быстра, борзда.  
 Шруба, вінт, шуруп.  
 Шклянка, стакан.  
 Шкода, жалка, шкадаваць, жалковаць.  
 Шэраг, рад.

**Б. Напішэце, якімі словамі ў Вас перадаюцца наступныя расійскія слова:**

Нужда (у сэнсе беднасьці, галечы).  
 Нравственность, нрав, рассудок.  
 Превосходство, преобладание, преимущество.  
 Замечательная (погода).  
 Порядочный (человек).  
 Накопление, накоплять.  
 Воспроизводство.  
 Смущаться, смущение.  
 Кошелек.  
 Испольная аренда, издольная аренда,  
     испольщик.  
 Племенной производитель.  
 Ведь.  
 Приурочить.  
 Остряк, сострить.  
 Уродливый, урод, исковерканный.  
 Воображать, воображение.  
 Изображать, изображение.  
 Обличать, обличение, разоблачение,  
     изобличить.  
 Итоги.

Преобразование.

Осязать, осязание.

Положительный, отрицательный.

Напішэце, як называюцца галоўныя часткі машыны, (поршень, подшипник і г. д.) галоўныя інструмэнты, а таксама, назвы расылін. Якія з'явіліся новыя слова ў сувязі з колектывізацыяй і мэханізацыяй сельскай гаспадаркі?

*Жадаючыя могуць зьбіраць слоўны матар'ял і на паасобных картках, паводле наступнага ўзору.*

**К у в а л д а**

„вялікі молат“

*У нас на заводзе паравыя кувалды.*


Гомель, Завод Ланцуцкага.



1936. №. 452/94



Biblioteka Narodowa  
Warszawa



30001005822319